

**Путрова М. Д. (Полацк)**

**ПРЫКАЗКІ І ПРЫМАЎКІ  
Ў СУЧАСНЫМ АЎТЭНТЫЧНЫМ МАЎЛЕННІ**

У кожнай мове ёсьць парэмічныя выказванні, якія адлюстроўваюць мудрасць і досвед народа ў запамінальной яскравай форме.

Шырока распаўсюджанай практикай іх вывучэння ў сучасным айчынным мовазнаўстве з'яўляецца зварот да твораў літаратурных класікаў, калі мэтай даследаванняў ставіцца ўтварэнне слоўнікаў парэмій ці аналіз саміх слоўнікаў, калі разглядаюцца якія-небудзъ асаблівасці прыказак ці

прамавак. Лічыцца, асабліва ў масавай свядомасці, што яны (маеща на ўвазе, прыказкі) заўсёды нязменныя і павінны ўжывацца ў той форме, у якой яны зафіксаваны ў слоўніках [1, с. 7].

Але ж існуюць і іншыя шляхі вывучэння парэмій, з якіх, па сутнасці, ўсё і пачалося, калі навукоўцы запісывалі трапныя выслоўі, ўжытыя носьбітамі мовы ў аўтэнтычных камунікатыўных паводзінах.

Мэтай нашага даследавання якраз і было выявіць і апісаць тыя парэмічныя выказванні, якія былі зафіксаваны падчас аналізу запісаў гутарковай мовы на Полаччыне і якія не сустракаюцца ў спецыяльных слоўніках ці ўжываюцца ў іншым варыянце. Для верыфікацыі формы, семантыкі і кантэкстаў рэалізацыі вылучаных адзінак ужываўся метад назірання, гэта значыць, што фіксаваліся і інтэрпртываліся ўсе варыянты рэалізацыі ідэнтыфікованых адзінак, якія толькі траплялі ў поле зроку даследчыка.

**Навізна** даследавання якраз і заключаецца ў tym аўтэнтычным гутарковым матэрыяле, з якога вылучаліся прыказкі і прымаўкі. Слоўнікі і літаратурныя творы выкарыстоўваліся намі толькі як дадатковыя сродкі адэватнага вылучэння парэмічных выказванняў, бо апошняя трэба было аддзяліць ад афарызмаў і выказванняў знакамітых дзеячаў і ўжо зафіксаваных ў слоўніках адзінак. Больш таго, трапныя выказванні здараюцца і ў звычайных носьбітаў мовы. Іх таксама нельга было ўключыць у спіс прыказак і прымаўк. Паводле нашых крытэрыяў, моўная адзінка, адпавядаючая па сваім фармальным і семантычным параметрам прыказкам ці прымаўкам, tym не менш, у іх лік не ўключалася, калі яна нідзе больш ні ў якіх варыянтах не сустракалася. Калі ж у нашых запісах аўтэнтычнага маўлення яна рэгістравалася хаця б двойчы, але ў рэпліках розных суразмоўцаў, ці сустракалася ў запісах, зробленых падчас назіранняў, мы ўключалі яе ў спіс магчымых праказак або прымаўк.

Усяго намі аналізавалася 40 тысяч словаў запісаў на беларускай мове і столькі ж на так званай трасянцы. Трэба зазначыць, што ў сапраўдных вярбальных паводзінах назіраецца варыятыўнасць формы парэмій. Паводле нашых дадзеных, амаль палова тых парэмій, якія сустракаюцца два і асабліва болей разоў, маюць нейкія змяненні.

Разгледзем зафіксаваныя намі варыянты парэмій, якую прыводзіць у сваіх працах Я.Ф. Карскі і якая даволі часта ўжываецца цяперашнім часам: “Бога хвалі, чорта не гняви” [2, с. 406]. Паводле нашых запісаў і назіранняў сэнс гэтай парэміі можа мець даволі разнастайныя маніфестацыі.

### **Падборка I.**

1. *Не гняvi богa, але ж i чорта не чапай.*
2. *Богa шануй, але ж i чорта не гняvi.*
3. *Бойся, дзетка, бога. Бойся! Ды i чорта не руш! Аni! Аni!*
4. *Трэ богa шанавацi, ды i чорту дагаджацi, от як!*
5. *Разумнiца тая i богa шануе, i чорту-нячысцiку шчыруе.*
6. **A:** *Ён табе нi богa, нi чорта не шануе. Усiх гняviць!*

**Б:** *Бы! Заместачкі каб бога шанаваці ды і чорту якому зважаці.*

7. Чатляй, чатляй чорта, замест каб бога, бога шанаваці.

8. **А:** *Ну, ён бога-такі ўсхваляе, але ж і чорта, падлу, ліжса.*

**Б:** *Ну дык тады, як кажуць, так і робіць.*

**А:** *Ды ну! Кажуць, не гнявіць, а ён ліжса!*

Як бачым з прыведзеных восьмі фрагментаў, толькі апошні, як і ў Карскага, аб'ядноўвае дзеянне «хвалбы» з паняццем «бог», а «гневу» - з «чортам». Але ж і тут замест «хваліць» ужываецца «ўсхваляць». Апроч таго, **гнявіць** у суразмоўцы А відавочна суадносіцца с тым, што павінна быць, інакш кажучы, с прататыповай сітуацыяй, а вось тое, што ён назірае ў жыцці, на яго думку, лепей перадаваць словам **ліжса**. Няма ў рэальнасці дзвюх абсалютна ідэнтычных сітуацый, таму і моўнае адлюстраванне іх таксама зменлівае, адпавядаючае рэчаіснасці. Чым лепш суразмоўца, тым дакладней будзе яго рэакцыя на змены ў свеце вакол яго. І тым большую моўную асалоду, у тэрмінах Р. Барта, атрымаюць ад такіх рэакцый яго слухачы. На гэтай выснове разнастайнасць варыянтаў моўнай перадачы прататыповага сэнсу правамоцна лічыцца пазітыўнай рысай маўлення і не ўспрымаецца як нешта цалкам адмоўнае.

Навукоўцам яна дапамагае зразумець, якія карэляцыі існуюць паміж формай рэалізацыі парэміі і значнымі фактарамі вядомай формулы мовы як дзеяннасці. У нашым даследаванні такім фактарами абраны гендар моўнай асобы. Прыблізна палова з прыведзеных у падборцы I рэплік належыць жанчынам (3, 4, 5, 6Б, 7). Аналіз паказвае, што моўныя асаблівасці гэтых рэплік добра адпавядаюць таму пераліку сродкаў, якія больш суадносяцца з вербалльнымі паводзінамі жанчын. Такімі асаблівасцямі з'яўляюцца менш абагульняючая, абстрактная форма презентацыі сэнсу выказвання, большая частотнасць удакладненняў і дэталяў, паўтораў, інтэнсіфікаций, унормаваных сродкаў, эмацыянальных знакаў, дымінутыўных формаў і імёнаў асабовых.

Значная колькасць рэалізаваных у нашым матэрыяле праказак мае практичную ідэнтычнасць агульнага ці базавага прататыпнага сэнсу з парэміямі іншых культур, а некаторыя з іх нават дэманструюць падабенства моўных структур. Так, знакамітая англійская парэмія *Love me, love my dog* (Любіш мяне, любі і майго сабаку) фармальна карэлюе з запісанай на Полаччыне *Улюбіла мяне, улюбі і маю маці*. Паралелі захоўваюцца нават ва ўжыванні прыналежных займеннікаў. Але ж пры ўсім падабенстве агульнай семантыкі (примаеш мяне, прымай і тое, што мне даражэй за ўсё) ў яе моўнай маніфестацыі ёсьць і вельмі харектэрная адметнасць. У адным выпадку галоўная каштоўнасць прадстаўлена ў вобразе-канцэпце сабакі, што стасуецца з презентацыей англійскай культуры як той, якая асабліва вылучае і паважае сабак. У другім выпадку такім каштоўным цэнтрам становіцца маці, што стасуецца з тым месцам, якое мае маці ў іерархіі каштоўнасцей беларускай культуры, пачынаючы са знакамітага “Раскіданага гнязда”

Купалы. Невыпадкова, што маці вельмі адметная фігура ў светопоглядзе беларускіх пісьменнікаў. Нават адзін з беларускіх слоўнікаў прыказак і прымавак прысвячаеца яго аўтарам менавіта маці як першай і галоўнай настаўніцы ў жыщі [3, с. 3]. Гэты вобраз, аднак, паказвае на магчымасць балючых і разбуральных вынікаў, калі “улюбіла мяне” ды “не ўважыла маці”.

Сімптоматычна, што моўная структура дадзенай парэміі адпавядае патрабаванням паліткарэктынасці, дастаткова толькі адпаведна зазначыць гендарную ідэнтычнасць суразмоўцы (Улюбіў мяне...). Добрая гендарная адактаванасць увогуле характэрна для ўжываемых на Полаччыне парэмій:

- З кім пабраўся, ад таго і набраўся.
- Як не пабраўся, то глядзі. А як пабраўся, то цягні.

Але ж не ўсе жанчыны карыстаюцца гэтай магчымасцю. Наш эксперимент высветліў, што амаль 60% з іх (галоўным чынам з вышэйшай адукацыей) выбіраюць мужчынскі па моўнай форме варыянт, але маюць на ўвазе ўсё чалавецтва, а не толькі мужчын. Традыцыйная слоўнікавая форма, такім чынам, па сутні з'яўляеца інклузіўнай, бо можа азначаць як мужчынскі род, так і адсылаць к усім – мужчынам і жанчынам.

Вельмі цікавым у гендарным плане падаюцца тыя прыказкі, якія адназначна адсылаюць к досведу менавіта жанчыны. Абагульняюць яе бачанне свету:

- Рыла, рыла ямачку я суседу Яначку, ды ўвалілася сама ў ту ю саму ямачку.
- Руплівіцы Ганцы, як той пчолы, жыццё мёдам не падаецца.
- Маўчынъ, маўчынъ Настка, бо ўразумела жыццё-пастку.

Форма іх маніфестацыі яскрава жаночая, што асабліва відавочна, калі парыўнаць яе з магчымымі мужчынскімі:

- Не рой яму другому (у нашай падборцы маеца толькі рускі варыянт).
- Хто даўмеўся, той замоўк (маўчынъ).

Па наших назіраннях, мужчыны таксама могуць ужываць жаночыя варыянты, як у ніжэй прыведзеных рэпліках мужчын:

- Так, братка, глядзі, каб не было “рыла, рыла ямачку”.
- А я, як тая Настка, маўчу!

Як бачым, у гендарным плане парэміі, якія ўжываюцца на Полаччыне, досьць разнастайныя. Істотная колькасць іх дазваляе адаптацыю да любога гендару, але ж ёсць і значная частка тых, якія толькі ў нейкай ступені і вельмі індывідуальна маніфестуюць гендар моўнай асобы. Трэцюю і вельмі адметную групу прыказак утвараюць тыя, семантыка якіх прадстаўлена выключна з перспектывай таго ці іншага гендару. Прычым ужывацца яны могуць незалежна ад гендарнай ідэнтычнасці суразмоўцы, як у *Дык што, пагадзішся, ці будзеш ямачку капаць?* Камунікан-мужчына ў гэтым звароце да свайго кампаньёна ўжывае слоўнікавы варыянт яскравай жаночай па форме прыказкі, але робіць гэта лаканічна, без паўтораў, падрабязнасцей, імён асабовых, сапраўды па-мужчынску. Падаеца, што разнастайнасць

рэалізацыі семантыкі парэмій ёсць найвялікшы скарб беларускай мовы, які, калі ім авалодаць, дазваляе атрымліваць ад яе асалоду. У лік гэтай разнастайнасці ўваходзіць і тая, якая карэлюе з гендарнай ідэнтычнасцю суразмоўцы.

### **Літаратура**

1. Барабаш, Е. Когда профессор «ботает по фене». СБ – Беларусь сегодня. – 2016. – 17 августа. – С. 7.
2. Карский, Е.Ф. Пословицы и поговорки//Собр.соч. в 3-х т. Белорусы. – Минск, 2007. – Т. 3. – С. 403-419.
3. Санько, З. Малы руска-беларускі слоўнік прыказак, прымавак і фразем/З. Санько. – Мінск: Навука і Тэхніка, 1991. – 234 с.